

Генадзь Саганоўч (Менск)  
кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік  
Інстытута гісторыі НАН Беларусі

## Пра кантынуітэт і дыскрэтнасць у гісторыі

Азначэнні “кантынуітэт” і “дыскрэтнасць” належаць да паняційнага апарату заходняй гуманістыкі, яшчэ не асіміляванага беларускай гістарыяграфіяй. Між тым, гэта катэгорыі, якія можна лічыць ключавымі для вызначэння эпохаў, стадый і перыядоў, іншымі словамі, яны непасрэдна датычаць праблемы перыядызацыі.

Тэрмін “кантынуітэт” (анг. *continuity*, ням. *Kontinuität*) запазычаны ў гуманістыку з дакладных навукаў для фіксавання ідэнтычнасці сацыяльна-культурных феноменаў, іх трывання ў часе, пераемнасці ў развіцці. Тэорыя кантынуітetu, г.зн. непарыўнага развіцця ў гісторыі з'явілася яшчэ да фармавання навуковай гістарыяграфіі. У філософіі гісторыі Ёгана Гердэра<sup>1</sup> адной з цэнтральных ідэй была канцепцыя развіцця як працяглага працесу станаўлення або паступальна гаёства. На гісторыю Гердэр пераносіў законы, аналагічныя тым, што пануюць у прыродзе. У гісторыі і прыроды – адзін Бог, лічыў ён, таму, калі адзінства і кантынуітэт уласцівыя свету прыроды, чаму яны не могуць быць выяўленыя і ў сферы чалавечых учынкаў<sup>2</sup>.

Навуковае афармленне тэорыя кантынуітету атрымала ў пазітыўіскай гістарыяграфіі 19 ст Адным з першых яеабгрунтуюваў знакаміты французскі гісторык Нюм Фюстэль дэ Куланж, які лічыў непарыўнасць паміж эпохамі і стадыямі галоўнай асаблівасцю сусветнай гісторыі. Культура Еўропы вырасла на прынцыпах і формах, пакінутых Рымскай імперыяй, – сцвярджало ён, – паміж імі не было сутнаснага разрыву, бо германскія варвары не ўнеслі ў культуру Рыма ніякага арыгінальнага пачатку<sup>3</sup>.

Яскравым прыкладам прызнання кантынуітету ў англійскай гістарыяграфіі мінулага стагоддзя можна лічыць ліберальна-вігскую традыцыю тлумачэння нарманскага заваявання, прадстаўленую працамі Э.Фрымена і У.Стэбса: нарманская заваява краіны толькі парушыла развіццё англа-саксонскіх інстытугаў і традыцый, але не ліквідавала іх самых, і да пачатку панавання караля Эдуарда I яны былі ўзноўленыя, гэта значыць, захавалася пераемнасць паміж англа-саксонскім і англа-нарманскім грамадствамі.

У нямецкамоўнай літаратуры ідею кантынуітету ў гісторыі ўпершыню навукова аргументаваў вядомы аўстрыйскі гісторык першай паловы 20 ст. Альфонс Допш<sup>4</sup>,

<sup>1</sup> Гл.: Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. Москва, 1977.

<sup>2</sup> Barnard F.M. Herder's treatment of Causation and Continuity in History // Journal of the History of Ideas. Vol. 24 (1963). Nr. 2. P. 199.

<sup>3</sup> Гл.: Куланж Ф. Древняя гражданская община. Исследование о культе, праве, учреждениях Греции и Рима. Москва, 1895.

<sup>4</sup> Гл.: Dopsch A. Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europaeischen Kulturentwicklung aus der Zeit von Caesar bis auf Karl der Grosse. Wien, 1918/1920.

які даказаў антычнае паходжанне многіх сярэднявечных інштытутаў і з'яваў сацыяльна-эканамічнага жыцця. Радыкальныя погляды прыхільнікаў гістарычнай переменасці і непарыўнасці развіція падзяляў таксама амерыканскі вучоны Генры Тэйлар. “У кожным цяперашнім выяўляюцца магчымасці, якія сталі вынікам многіх пластоў папярэдняга”<sup>5</sup>, – адзначаў гісторык. Формы нашага жыцця, хоць створаныя ў мінулым, застаюцца актыўнымі ў цяперашнім, і “такімі жывучымі формамі ёсць законы і звычаі нашага грамадства ды кірауніцтва, а найбольш уся структура і змест культуры”<sup>6</sup>.

Ідэя непарыўнасці развіція, якая пастулявала ўрастанне старых сацыяльных структураў у новыя, або вырастанненовых з папярэдніх, адпавядара тэорыі сацыяльнага прагрэсу, была цесна звязана з набіраўшым папулярнасцю прынцыпам гістарызму, таму з 19 ст. яе пашырэнне стала, вобразна кажучы, трывумфальным. “Сама меней палова гісторыі пакоіцца на кантынуітэтце, а без яго не бывае ніякай гісторыі”, – пафасна напісаў нямецкі гісторык Герман Аўбін<sup>7</sup>. “Дыскантныуітэт у гісторыі – гэта ілюзія”, – заяўляў згаданы ўжо Генры Тэйлар<sup>8</sup>. Паступова адбылася своеасаблівая антагонізацыя ідэі кантынуітету – наданне ёй статуса рэальнасці.

У 1990-х гадах пачаў хутка абнаўляцца паняційны аппарат і ўсходнесурапейскай гуманістыкі. Напрыклад, у расейскай гістарыяграфіі тэрмін “кантынуітэт” за гэты час цалкам асіміляваўся. У працах расейскіх калегаў звычайнай з'явай сталі сцвярджэнні пра кантынуітэт прасторавы, сацыяльны, ментальны і г.д. У сусветным сецыве сустракаюцца распрацоўкі з правакацыйнымі называмі накшталт “Континуітэт России – основа для возвращения отторгнутых у нее территорий”<sup>9</sup>.

Між тым, заўжды гучалі і гучаць галасы пярэччання, якія цвердзяць, што пераемнасць і непарыўнасць гістарычнага працэсу – зусім не відавочны факт. Гаварыць пра шматузроўневыя каўзальнія сувязі паміж падзеямі і феноменамі як пра пэўнасць – хоць яны і могуць выстроівацца ў лагічную схему – німа дастатковых падставаў. Сапраўды, што можа пацвердзіць пераемнасць з'яваў ды існаванне прычынна-выніковых сувязяў у макрамаштабе?

Працілеглая кантынуітету ўласцівасць гістарычнага працэсу — дыскантныуітэт або дыскрэтнасць (ад лацінскага *discretus* – раздзелены, перарывісты). Ідэя дыскрэтнасці або атамістычнай структуры прасторы выказвалася яшчэ старажытнымі філософамі. Не сакрэтам была і дыскрэтнасць фізічнага часу. Аднак і пра перарывістасць гістарычнага часу знаходзім выказанні яшчэ ў старажытнасці. Напрыклад, вялікія гісторыкі антычнай і кітайскай цывілізацый Палібій і Сыма Цянь ужо гаварылі пра разрывы гістарычных працэсаў.

<sup>5</sup> Taylor H. Continuities in History // The American Historical Review. Vol. 44 (1938). Nr. 1 P. 4.

<sup>6</sup> Ibidem. P. 7.

<sup>7</sup> Aubin H. Zur Frage der historischen Kontinuität im Allgemeinen // Historische Zeitschrift. Bd. 168 (1943). S. 229.

<sup>8</sup> Taylor H. Continuities in History. P. 7.

<sup>9</sup> <http://slavmir.ruweb.info/archiv98/sib08mar.htm>

Згодна з тэорыйя дыскрэтнасці, кожны наступны момантне вынікае з папя-рэдняга, бо ніяк не абумоўлены ім. У гэтай сувязі Дэкарт адзначаў, што на ўзнай-лнне субстанцыі патрабуюцца не меншыя намаганні, чым на яе ўтварэнне<sup>10</sup>, а без прыкладзенай энегріі нічога не адбываецца. У 20 ст. аб прасторава-часавай дыскрэтнасці шмат пісалі філосафы і матэматыкі. Англійскі вучоны Альфрэд Ўайтхед даводзіў, што непарыўнасць часу і прасторы – гэта ілюзія, умовай жа іх рэаль-насці з'яўляецца атамізацыя. “Атамізацыя працяглага кантынууму ёсць аднача-сова яго тэмпаратуры, іншымі словамі — гэта працэс станаўлення рэальнасці ў тым, што само па сабе – толькі простая магчымасць”<sup>11</sup>.

З дыскрэтнасцю гістарычнага часу звязаны і канцэнт пакрокавай, пульса-цыйнай хады падзеяў, пра што пісалі згаданы Альфрэд Ўайтхед, Ўільям Джэймс і інш., а да яго ў свою чаргу сягае прынцып цыклічнасці ўсялякага працэсу, які ў навуцы ўжо амаль не аспрэчваецца. У гістарыяграфіі 20 ст. ідя цыклічнасці (і пера-рыўнасці!) гісторыі, якую выказваў яшчэ Платон, найпаўней была развіта ў Ос-вальда Шпенглера (“Заняпад Захаду”) і Арнольда Тойнбі (“Спасціжнне гісто-ры”). А іх працы набылі каласальную вядомасць і паўплывалі на погляды пака-ленняў гісторыкаў.

У расейскай гістарыяграфіі цыклічнасць і дыскрэтнасць гістарычнага пра-цесу выразна адстойвалі Мікалай Данілеўскі ў адмысліні кнізе “Расея і Еўропа” і Леў Гумілёў – у працы “Этнагенез і біясфера зямлі”. У апошняга дыскрэтнасць этнічнай гісторыі – гэта перарыўнасць прычынна-выніковых сувязяў, якія вызна-чаюць пачатак і канец гістарычнага развіцця кожнага этнасу (пры гэтым “этнас” у Гумілёва – тое ж, што “цывілізацыя” ці “культура”). Апошнім часам цык-лічнасці расейскай гісторыі стала ледзь не культавай у расейскай гістарыяграфіі.

Аднак самы грандыёзны дэмантаж усталяваных поглядаў на гісторыю, як на эвалюцыйны працэс і неперарыўнае развіццё ў 1970 – 80-х гадах здзеяніў французскі гісторык і філософ Мішэль Фуко. На яго думку, фокус увагі ў сучас-най гуманістыцы змяшчаецца ад эпохаў і вякоў да феномену разрыву, бо прабле-ма не ў апісанні традыцыі і яе слядоў, “а ў той трансфармацыі, якая прымаеца ў якасці асновы абаўлення асноваў”<sup>12</sup>. Перарыўнасць, якой класічная гістарыя-графія пазбягала, Мішэль Фуко абвясціў “аснаватворным элементам гістарычна-га аналізу”<sup>13</sup>. Наогул, усю гісторыю французскі інтэлектуал даўмеўся прадставіць суцэльнным дыскантынуітэтам, пастаянным разрывам непарыўнасці, адсутнас-цю ўсялякіх заканамернасцяў<sup>14</sup>.

Ідэя перарыўнасці ўвайшла ў многія сучасныя спосабы структуравання гісторыі. Фактычна, і катэгорыя “фармацыі”, мадэлі цыклічнага і стадыяльнага

<sup>10</sup> Мамардашвили М. Как я понимаю философию. Москва, 1990. С. 101.

<sup>11</sup> Whitehead A. Process and Reality. New York, 1969. P.89.

<sup>12</sup> Фуко М. Археология знания. Киев, 1996. С. 9.

<sup>13</sup> Тамсама. С. 12.

<sup>14</sup> Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. Москва, 1996. С. 58.

развіцця фіксуюць дыскрэтнасць гісторыі. Так, стадыяльная мадэлі ўласціва выдзяленне “стацыянарных” перыяду і момантаў разрыву, які іх раздзяляе. Апрача крапковых разрываў, звязаных з канкрэтнымі падзеямі, існуе ідэя разрыву як працягласці, як цэлага гісторычнага перыяду. У апошнім выпадку “разрыў” — гэта не момант скакападобных зменаў, а пераходны перыяд паміж стацыянарнымі станамі грамадской сістэмы, які характарызуецца асаблівай інтэнсіўнасцю зменаў<sup>15</sup>. І адным з такіх працяглых “разрываў” “пераходаў”, на думку многіх спецыялістаў, можна лічыць пераход ад Сярэдніх вякоў да Новага часу, які доўжыўся ад 16 па 18 ст. (гэта што да спрэчак пра храналагічныя рамкі Сярэднявечча, пачатых у нашай гісторыяграфіі).

Не лішне нагадаць, што канкрэтны гісторычны вопыт асобных краінаў і рэгіёнаў не адпавядае тэзісу пра сінхроннасць асноўных этапаў развіцця ўсесагульной гісторыі. А дыяхронныя мадэлі, падрываючы ўяўленні пра цэласнасць гісторычнага працэсу ў Еўропе, зноў жа выяўляюць прынцып дыскрэтнасці як яго асноўную ўласцівасць. Ды і папулярная цяпер гісторычная кампаратывістыка фіксуе “разрываў”, паколькі з агульнага адбірае сваё (сваю) структуру, свой час і інш.), вобразна кажучы, з’яўляеца парадуннікем “выбранных месцаў”.

Паводле класічнай (арыстоцелейскай) логікі, непарыўнасць (кантынуітэт) і перарыўнасць (дыскрэтнасць) — гэта процілегласці, якія ўзаемна выключаюць адна адну. Але гісторычнаму працэсу ўласцівы акурат як кантынуітэт, так і дыскрэтнасць. І найперш ад устаноўкі даследчыка залежыць, што ён імкненца знайсці, паказаць, падкрэсліць.

Калі вярнуцца да проблемы перыядызацыі ў яе інструментарным прызначэнні, то варта дадаць, што працэдура перыядызавання сама па сабе звязана з фіксацыяй кантынуітету: каб выдзяліць нейкі перыяд, даследчык імкненца насыціць пэўны час гамагенным зместам, уніфікаваць яго, адобраць адпаведныя феномены і адкінуць тое, што пярэчыць уяўленню пра вызначаны перыяд. На гэта нядайна трапна зварнуў увагу Арон Гурэвіч<sup>16</sup>. Але, з іншага боку, выдзяленне любога перыяду немагчыма і без фіксацыі разрыва — своеасаблівага расчленення аб'екту познання.

Якім чынам усё гэта можа тычыцца прафесійных пазіцый гісторыка? На гэты конт не так даўно трапна выказалася Француаза Даствур, якая заўважыла, што замяняць кантынуітэт дыскрэтнасцю, як гэта рабіў Мішэль Фуко, няма патребы, але калі хтосьці не аддае належнай увагі дыскантынуітету, то моцна ідэалізуе гісторычны працэс. Зразумела, без уліку дыскрэтнасці гісторычнага часу лёгка стварыць такія схемы гісторычнага працэсу, якія застануцца прадуктам толькі нашых уяўленняў і будуть датычыць адно лекскікі ды рыторыкі, а не гісторычнай реальнасці.

<sup>15</sup> Савельева И., Полетаев А. История и время. В поисках утраченного. Москва, 1997. С. 449.

<sup>16</sup> Гуревич А.Я. Круглы стол “Периодизация в истории”. Уступнае слова // Одиссей. 1998. Москва, 1999. С. 252.

У святле тэорыі дыскрэтнасці нетолькі прагнозы гістарычнага развіцця, але і пошукі так званай аб'ектыўнай перыядызацыі выглядаюць няўдзячным заняткам. Да месца згадаць вобразнае выказванне Бенедыкта Крочэ, які пісаў, што ўсе вызначанаыя намі перыяды і паўзы будуць адно толькі ідэальнымі вобразамі, спалучанымі з думкай гэтаксама, “як ценъ з целам, як маўчанне з гукам”<sup>17</sup>.

*Рэпліка Святланы Куль-Сяльверставай (Гародня):* Я выкажу,магчыма шалёную ідэю наконт рэальнасці гісторыі. Апошні год я многа думала, навошта нам вывучаць гісторыю. Наколькі рэальна тое, да чаго мы звязртаемся, і што мы аналізуем. Мы не можам прыйсці да абсолютна дакладнага аднаўлення мінулага. Я прыйшла да такой высновы, што гісторыя для нас – веліzarны палігон, велізарная кампутарная гульня, на якой мы праганяем здзейснену і не здзейснену мадэлі развіцця грамадства. Мы не можам эксперыментаваць з сучаснасцю, мы эксперыментуем з мінулым. Мы спрабуем стварыць мадэль мінулага і адказаць на пытанне – што яно дало. На маю думку, гісторыя – гэта палігон для трэніроўкі нашага мыслення, для стварэння нейкага інструментарыя, з дапамогай якога мы сёння можам паўплываць на нашае грамадства.

*Генадзь Сагановіч:* Рэальнасць гісторыі (або рэальнасць у гісторыі ці гістарычная рэальнасць) і рэальнасць нашых рэфлексій, нашае уяўленне пра яе – гэта розныя рэчы. Я свядома не ўжываў такой дэфініцыі як рэальнасць суб'ектыўная ці аб'ектыўная, таму што для нас аднолькава рэальная як *фікун* у мінулым, магівы, якімі людзі кіраваліся. Яны часта памыляліся на сто працінтаў, але гэтыя магівы іх вялі. А скептыцызм і аптымізм – гэта ўжо залежыць ад нашых жыщёвых і прафесійных пазіцый. Я думаю, што абсолютнае на тое і даеца, каб яго ніхто і ніколі не дасягаў. Але прафесійны імператыв змушае нас ісці да аб'ектыву.

<sup>17</sup> Крочэ Б. Теория и история историографии. Москва, 1998. С. 68-69.